

**Спіс матэрыяльных гісторыка-культурных каштоўнасцей,
размешчаных на тэрыторыі г. Чэрыкава і Чэрыкаўскага раёна**

№ п/п	Шыфр каштоўнасці	Назва каштоўнасці	Месца знаходжанне	Катэгорыя	Рэгістрацыйны нумар
1.	513B001019	Стаянка	Магілёўская вобл., Чэрыкаўскі раён, в.Поліпень, 0,2 км на поўнач ад вескі, на левым беразе р.Лабчанка	3	5/22/01-57/001
2.	513B001020	Селішча	Магілёўская вобл., Чэрыкаўскі раён, в.Поліпень, 0,2 км на поўнач ад вескі, на левым беразе р.Лабчанка, на месцы Стаянкі	3	5/22/01-57/002
3.	513B001021	Курган-1	Магілёўская вобл., Чэрыкаўскі раён, в.Прыпечына, 0,9 км на паўночны захад ад могілак, на правым беразе р.Лабчанка	3	5/22/01-57/003
4.	513B001022	Курган-2	Магілёўская вобл., Чэрыкаўскі раён, в.Прыпечына, 1,1 км на паўночны захад ад могілак, на левым беразе р.Лабчанка	3	5/22/01-57/004
5.	513B001022	Селішча	Магілёўская вобл., Чэрыкаўскі раён, в.Прыпечына, на заходняй ускраіне вескі, на правым беразе р.Лабчанка	3	5/22/01-57/005
6.	513B001026	Курганны могільнік	Магілёўская вобл., Чэрыкаўскі раён, в.Ржавец, 1,2 км на паўночны захад ад вескі, на левым беразе р.Малая Вудажка, ва урочышчы Курганне	3	5/22/01-57/006
7.	513B001024	Стаянка	Магілёўская вобл., Чэрыкаўскі раён, в.Рагаліна, 0,7 км на усход ад паўночнай ускраіны вескі, 0,2 км на пудневы усход ад могілак, на правым беразе р.Лабчанка	3	5/22/01-57/007
8.	513B001025	Селішча-2	Магілёўская вобл., Чэрыкаўскі раён, в.Рагаліна, 0,7 км на усход ад паўночнай ускраіны вескі, на правым беразе р.Лабчанка, на месцы Стаянкі-2	3	5/22/01-57/008

9.	513B000983	Стаянка-1	Магілеўская вобл., Чэрыкаўскі раён, в.Бакаў, 0,2 км на паўдневы усход ад вескі, на правым беразе р.Сож	3	5/22/01-57/009
10.	513B000984	Стаянка -1а	Магілеўская вобл., Чэрыкаўскі раён, в.Бакаў, 0,2 км на паўдневы усход ад вескі, на правым беразе р.Сож, 0,1 км на захад ад Стаянкі-1	3	5/22/01-57/010
11.	513B000985	Стаянка-3	Магілеўская вобл., Чэрыкаўскі раён, в.Бакаў, 1,6 км на паўдневы захад ад вескі, 0,4 км на паздневы усход ад пас. Рэмідоўшчына, на правым беразе р.Сож	3	5/22/01-5/011
12.	513Г000562	Будынак бальніцы (2карпусы)	Магілеўская вобл., г.Чэрыкаў, вул. Ленінская, 134	3	5/22/01-57/012
13.	513B001004	Курганны могільнік-2	Магілеўская вобл., Чэрыкаўскі раён, в.Гронаў, 1,3 км на паўдзень ад вескі, на левым беразе р.Сож	3	5/22/01-57/013
14.	513B001009	Курганны могільнік	Магілеўская вобл., Чэрыкаўскі раён, в.Міхлін, 0,2 км на паўночны усход ад вескі, на правым беразе р.Сож	3	5/22/01-57/014
15.	513B000974	Селішча-2	Магілеўская вобл., г.Чэрыкаў, 0,5 км на паўдзень ад маста праз р. Сож, на левым яе беразе	3	5/22/01-57/015
16.	513B000965	Стаянка-1	Магілеўская вобл., г.Чэрыкаў, на левым беразе р.Сож, 1,5 км на паўдневы усход ад маста праз раку	3	5/22/01-57/016
17.	513B000966	Стаянка-2	Магілеўская вобл., г.Чэрыкаў, на паўднева усходняй ускраіне горада, 0,25 км на поўдзень ад вусця р. Вудага	3	5/22/01-57/017
18.	513B000967	Селішча-1	Магілеўская вобл., г.Чэрыкаў, на паўднева усходняй ускраіне горада, 0,25 км на поўдзень ад вусця р. Вудага, на месцы Стаянкі-2	3	5/22/01-57/018
19.	513B000968	Стаянка-3	Магілеўская вобл., г.Чэрыкаў, на паўднева-усходняй ускраіне горада, на правым беразе старыцы р.Сож, 0,1 км ад Стаянкі-2, ва урочышчы Чэрыкаўшчына	3	5/22/01-57/019
20.	513B000969	Курганны могільнік	Магілеўская вобл., г.Чэрыкаў, на паўднева-усходняй ускраіне горада, на правым беразе старыцы р.Сож,	3	5/22/01-57/020

			0,4 км на паўдневы захад ад вусця р.Вудага		
21.	513В000970	Гарадзішча-1	Магілёўская вобл., г.Чэрыкаў, 0,5 км на поўдзень аз маста праз р. Сож, на правым яе беразе, ва ўрочышчы Гарадзец	3	5/22/01-57/021
22.	513В000971	Гарадзішча-2	Магілёўская вобл., г.Чэрыкаў, 0,75 км на паўдневы захад ад маста праз р.Сож, на правым яе беразе, ва ўрочышчы Роў	3	5/22/01-57/022
23.	513В000972	Стаянка-4	Магілёўская вобл., г.Чэрыкаў, 0,5 км на поўдзень ад маста праз р.Сож, на правым яе беразе	3	5/22/01-57/023
24.	513В000973	Культурны пласт горада	Магілёўская вобл., г.Чэрыкаў, на правым беразе р.Сож, абмежаваны на поўдні вул.Слюнькінай, на захадзе вул.Дзмітрыевай, на поўдні- вул.Міра, на ўсходзе – р.Сож	3	5/22/01-57/024
25.	513В0001049	Курганны могільнік-1	Магілёўская вобл., г.Чэрыкаўскі раён, в.Чарнышын, на левым беразе р. Вудага, 0,8 км на поўдзень ад вескі	3	5/22/01-57/025
26.	513В0001050	Курганны могільнік-2	Магілёўская вобл., г.Чэрыкаўскі раён, в.Чарнышын, на левым беразе р. Вудага, 0,35 км на паўдневы усход ад Курганнага могільніка-1	3	5/22/01-57/026
27.	513В0001051	Гарадзішча	Магілёўская вобл., г.Чэрыкаўскі раён, в.Юдаўка, 0,5 км на усход ад вескі , на левым беразе р.Козел	3	5/22/01-57/027
28	513Д000563	Брацкая магіла 1943-1944 гг.	Магілёўская вобл.,г.Чэрыкаў, вул. К.Маркса, парк Перамогі	3	5/22/01-57/028
29	513В001032	Селішча	Магілёўская вобл.,Чэрыкаўскі раён, в.Тур'е, 0,3 км на усход ад вескі, на правым беразе р.Вудага, ва ўрочышчы Круглоўка	3	5/22/01-57/029
30	513В001053	Селішча	Магілёўская вобл.,Чэрыкаўскі раён, в.Юны Пахар, 1,3 км на паўночны захад ад вескі, на правым беразе р. Вудага, на месцы Стаянкі	3	5/22/01-57/030

31.	513B001052	Стаянка	Магілёўская вобл., Чэрыкаўскі раён, в.Юны Пахар, 1,3 км на паўночны захад ад вескі, на правым беразе р.Вудага, на поўнач ад яра Асінавы Роў	3	5/22/01-57/031
32.	513B001054	Курганны могільнік	Магілёўская вобл., Чэрыкаўскі раён, в.Юны Пахар, 0,1 км на паўночны захад ад вескі, на правым беразе р.Вудага	3	5/22/01-57/032
33.	513B000975	Стаянка-5	Магілёўская вобл., г. Чэрыкаў, 0,5 км на паўднёвы захад ад горада, на правым беразе р.Сож, на поўдзень ад урочышча Круты Роў	3	5/22/01-57/033
34.	513B000976	Селішча-3	Магілёўская вобл., г. Чэрыкаў, 1,2 км на паўднёвы захад ад гарадскіх могілак, на правым беразе р.Сож	3	5/22/01-57/034
35.	513B000977	Селішча-4	Магілёўская вобл., г. Чэрыкаў, 0,9 км на паўднёвы захад ад гарадскіх могілак, на правым беразе р.Сож	3	5/22/01-57/035
36.	513B000978	Стаянка-6	Магілёўская вобл., г. Чэрыкаў, 0,25 км на поўдзень ад маста аб'язной дарогі Магілёў-Крычаў, на правым беразе р.Вудага	3	5/22/01-57/036
37.	513B000979	Селішча-5	Магілёўская вобл., г. Чэрыкаў, 0,25 км на поўдзень ад маста аб'язной дарогі Магілёў-Крычаў, на правым беразе р.Вудага, на месцы Стаянкі-6	3	5/22/01-57/037
38.	513B000990	Стаянка-1	Магілёўская вобл., Чэрыкаўскі раён, в.Горкі, 0,5 км на поўдзень ад вескі, на правым беразе р.Сож, ва урочышчы Ніўкі	3	5/22/01-5/038
39.	513B000992	Курганны могільнік-1	Магілёўская вобл., Чэрыкаўскі раён, в.Горкі, 1,5 км на паўднёвы захад ад вескі, на правым беразе р.Сож	3	5/22/01-57/039
40.	513B000993	Курганны могільнік-2	Магілёўская вобл., Чэрыкаўскі раён, в.Горкі, 1,5 км на паўднёвы захад ад вескі, на правым беразе р.Сож, 1,7 км на паўднёвы усход ад в. Журвель	3	5/22/01-57/040
41.	513B000994	Курганны могільнік	Магілёўская вобл., Чэрыкаўскі раён, в.Грамабой, 0,6 км на паўднёвы усход ад вескі, на правым беразе р.Вудага, ва ўрочышчы Курганне	3	5/22/01-57/041

42.	513B000991	Селішча	Магілёўская вобл., Чэрыкаўскі раён, в. Горкі, 1,5 км на паўднёвы захад ад вескі, на правым беразе р. Сож, ва ўрочышчы Угароўка	3	5/22/01-57/042
43.	513B001005	Курганны могільнік	Магілёўская вобл., Чэрыкаўскі раён, в. Жытнеў, 0,3 км на паўднёвы усход ад свінакомплекса “Светлы”, на правым беразе р. Вудага	3	5/22/01-57/043
44.	513B001007	Стаянка-1	Магілёўская вобл., Чэрыкаўскі раён, в. Мірагошч, каля могілак, у пойме правага берага р. Сож	3	5/22/01-57/044
45.	513B001008	Стаянка-2	Магілёўская вобл., Чэрыкаўскі раён, в. Мірагошч, на паўночна-усходняй ускраіне вескі, на правым беразе р. Сож	3	5/22/01-57/045
46.	513B001010	Курганны могільнік	Магілёўская вобл., Чэрыкаўскі раён, в. Пабеда, 0,9 км на паўночны усход ад вескі, на правым беразе р. Вудага	3	5/22/01-57/046
47.	513B001030	Курган-1	Магілёўская вобл., Чэрыкаўскі раён, в. Тур’е, у цэнтры вескі (на тэрыторыі сядзібы грамадзяніна Зубарава), на левым беразе р. Вудага	3	5/22/01-57/047
48.	513B001031	Курган-2	Магілёўская вобл., Чэрыкаўскі раён, в. Тур’е, на усходняй ускраіне вескі, 0,4 км на паўднёвы ўсход ад Кургана-1, на правым беразе р. Вудага	3	5/22/01-57/048
49.	513B000980	Стаянка-7	Магілёўская вобл., г. Чэрыкаў, на паўднёва-усходняй ускраіне горада, 0,9 км на захад ад будынка хлебазавода, на левым беразе ручая	3	5/22/01-57/049
50.	513B000981	Стаянка-8	Магілёўская вобл., г. Чэрыкаў, на паўднёва-усходняй ускраіне горада, 1,3 км на захад ад будынка хлебазавода, на левым беразе ручая, ва ўрочышчы Пабеднае	3	5/22/01-57/050
51.	513B000982	Селішча-6	Магілёўская вобл., г. Чэрыкаў, на паўднёва-усходняй ускраіне горада, на месцы Стаянкі-8	3	5/22/01-57/051

52.	513B001023	Стаянка-1	Магілеўская вобл., Чэрыкаўскі раён, в.Рагаліна, 0,1 км на ўсход ад дарогі на в. Прыпечына	3	5/22/01-57/052
53.	513B000986	Стаянка-4	Магілеўская вобл., Чэрыкаўскі раён, в.Бакаў, 1,1 км на паўднёвы-усход ад вёскі, на паўднёвым беразе старыцы р.Сож, Нямоднае	3	5/22/01-57/053
54.	512Г000564	Будынак былой паштовай станцыі	Магілеўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, а/г Сакалоўка	2	5/22/01-57/054
55.	513B001018	Селішча-4	Магілеўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в.Пільня, 2 км на паўднёвы-усход ад вёскі, на левым беразе р.Тур'я, ва ўрочышчы Рудня, на месцы Стаянкі-5	3	5/22/01-57/055
56.	513B001040	Селішча-3	Магілеўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в.Ушакі, 0,05 км на поўдзень ад воз.Засухі, на левым беразе р.Сож, на месцы Стаянкі-5	3	5/22/01-57/056
57.	513B000999	Селішча-2	Магілеўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в.Гронаў, 1,2 км на ўсход ад вёскі, на левым беразе р.Сож, 50 м на ўсход ад Курганнага могілніка-1, на месцы Стаянкі-6	3	5/22/01-57/057
58.	513B001036	Селішча-2	Магілеўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в.Ушакі, на левым беразе р.Сож, 40м ад вусця р.Сянна, ва ўрочышчы Куляшоў Бугор, на месцы Стаянкі-2	3	5/22/01-57/058
59.	513B001013	Селішча-2	Магілеўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в.Пільня, 0,25км на паўночны –запад ад Стаянкі-1, на левым беразе р.Сянна, на месцы Стаянкі-2	3	5/22/01-57/059
60.	513B000996	Селішча-1	Магілеўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в.Гронаў, 1 км на ўсход ад вёскі, на	3	5/22/01-57/060

			левым беразе р.Сож, ва ўрочышчы Строў, на месцы Стаянкі-2 і Стаянкі-3		
61.	513B001034	Селішча-1	Магілёўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в. Ушакі, 0,5 км на паўночны захад ад Курганнага могільніка-1	3	5/22/01-57/061
62.	513B001055	Селішча-1	Магілёўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в. Пільня, на паўночна-заходняй ускраіне вескі, на левым беразе р.Сянна, на месцы Стаянкі-1	3	5/22/01-57/062
63.	513B001048	Курганны могільнік-3	Магілёўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в. Ушакі, на ўсходняй ускраіне могілак, на правым беразе р.Сянна	3	5/22/01-57/063
64.	513B001047	Курганны могільнік-2	Магілёўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в. Ушакі, 1,2 км на паўночны захад ад вескі, на правым беразе р.Сянна	3	5/22/01-57/064
65.	513B001003	Курганны могільнік-1	Магілёўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в. Гронаў, 1,1 км на ўсход ад вескі, на левым беразе р.Сож, на поўдзень ад воз.Брадок, ва ўрочышчы Курганне	3	5/22/01-57/065
66.	513B001046	Курганны могільнік-1	Магілёўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в. Ушакі, 2,5 км на паўночны захад ад вескі, на паўднёвым беразе воз.Дабратава	3	5/22/01-57/066
67.	513B001016	Курган	Магілёўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в. Пільня, 1,9 км на паўночны захад ад вескі, на левым беразе р.Сянна	3	5/22/01-57/067
68.	513B001045	Стаянка-10	Магілёўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в. Ушакі, на левым беразе р.Сож, на паўднёвым беразе воз. Заазернае, ва ўрочышчы Кашэлькаў лес	3	5/22/01-57/068
69.	513B001044	Стаянка-9	Магілёўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в. Ушакі, на левым беразе р.Сож, на	3	5/22/01-57/069

			пўдневым беразе воз.Вялікае		
70.	513B001002	Стаянка-8	Магілёўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в. Гронаў, 1,2 км на захад ад вескі, на левым беразе р.Сож, 0,2 км на поўнач ад Стаянкі-7	3	5/22/01-57/070
71.	513B001043	Стаянка-8	Магілёўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в. Ушакі, на левым беразе р.Сож, ва ўрочышчы сасновая Грыва	3	5/22/01-57/071
72.	513B001000	Стаянка-7	Магілёўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в. Гронаў, 1,2 км на захад ад вескі, на левым беразе р.Сож	3	5/22/01-57/072
73.	513B001042	Стаянка-7	Магілёўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в. Ушакі, на левым беразе р.Сож, 0,3 км на поўнач ад Стаянкі-6, ва ўрочышчы Драбнікі	3	5/22/01-57/073
74.	513B000998	Стаянка - 6	Магілёўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в. Гронаў, 1,2 км на ўсход ад вескі, на левым беразе р.Сож, 50 м на ўсход ад Курганнага могільніка-1	3	5/22/01-57/074
75.	513B001041	Стаянка-6	Магілёўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в. Ушакі, на паўднёвым беразе старыцы р.Сож, ва ўрочышчы Бярозавая Грыва	3	5/22/01-57/075
76.	513B001039	Стаянка-5	Магілёўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в. Ушакі, 0,05 км на поўдзень ад воз. Засухі, 0,1 км на поўнач ад Стаянкі-4, на левым беразе р.Сож	3	5/22/01-57/076
77.	513B001017	Стаянка-5	Магілёўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в. Пільня, 2 км на паўднёвы-усход ад вескі, на левым беразе р.Тур'я, ва ўрочышчы Рудня	3	5/22/01-57/077
78.	513B000997	Стаянка-4	Магілёўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в. Гронаў, 1,2 км на ўсход ад вескі,	3	5/22/01-57/078

			на левым берэзе р.Сож, ва ўрочышчы Града		
79.	513В001038	Стаянка-4	Магілёўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в. Ушакі, 0,15 км на поўдзень ад воз. Засухі, на левым берэзе р.Сож, ва ўрочышчы Лозскі Барок	3	5/22/01-57/079
80.	513В001015	Стаянка-4	Магілёўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в. Пільня, 0,3 км на захад ад вескі, на левым берэзе р.Сянна, 0,2 км на паўночны-захад ад Стаянкі-2	3	5/22/01-57/080
81.	513В001037	Стаянка-3	Магілёўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в. Ушакі, 0,7 км на паўднёвы захад ад р.Сянна, на левым берэзе р.Сож, ва ўрочышчы Барышнева Прыстань	3	5/22/01-57/081
82.	513В001014	Стаянка-3	Магілёўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в. Пільня, 0,3 км на захад ад вескі, на левым берэзе р.Сянна, 0,3 км на поўдзень ад на Стаянкі-2	3	5/22/01-57/082
83.	513В001035	Стаянка-2	Магілёўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в. Ушакі, на левым берэзе р.Сож, 40 м ад вусця р.Сянна, ва ўрочышчы Куляшоў Бор	3	5/22/01-57/083
84.	513В001012	Стаянка-2	Магілёўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в. Пільня, 0,25 км на паўночны- захад ад Стаянкі-1, на левым берэзе р.Сянна	3	5/22/01-57/084
85.	513В000995	Стаянка-1	Магілёўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в. Гронаў, на ўсходняй ускраіне вескі, на левым берэзе р.Сож	3	5/22/01-57/085
86.	513В001033	Селішча-4	Магілёўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в. Ушакі, 2,5 км на паўночны захад ад вескі, на паўднёвым берэзе воз. Дабратава, ва ўрочышчы Вусці	3	5/22/01-57/086
87.	513В001006	Стаянка	Магілёўская вобласць,	3	5/22/01-57/087

			Чэрыкаўскі раён, в. Манастырок, 0,5 км на паўночны-усход ад вескі, на левым беразе р. Сож		
88.	513B001011	Стаянка-1	Магілёўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в. Пільня, на паўночна-заходняй ускраіне вескі, на левым беразе р. Сянна	3	5/22/01-57/088
89.	513B000987	Стаянка-1	Магілёўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в. Вусце, на паўднева-заходняй ускраіне вескі, на правым беразе р. Сож, каля могілак	3	5/22/01-57/089
90.	513B000988	Селішча-1	Магілёўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в. Вусце, на паўднева-заходняй ускраіне вескі, на правым беразе р. Сож, каля могілак, на месцы Стаянкі-1	3	5/22/01-57/090
91.	513B001027	Стаянка	Магілёўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в. Рэчыца, 0,2 км на поўдзень ад вескі, на левым беразе р. Волчас	3	5/22/01-57/091
92.	513B001028	Селішча	Магілёўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в. Рэчыца, 0,2 км на поўдзень ад вескі, на левым беразе р. Волчас	3	5/22/01-57/092
93.	513B001029	Курган	Магілёўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в. Рэчыца, 0,6 км на поўднёвы-усход ад вескі, на левым беразе р. Волчас	3	5/22/01-57/093
94.	513B000989	Селішча-2	Магілёўская вобласць, Чэрыкаўскі раён, в. Вусце, 1,2 км на поўднёвы-захад ад вескі, на правым беразе р. Сож, на месцы Стаянкі-2	3	5/22/01-57/094